

## З нагоды Дня беларускага пісьменства і друку

Чацверты год запар Беларусь святкуе Дзень беларускага пісьменства і друку. Першое свята прымау славуты Полацк, потым быў старажытны Тураў, у мінульым годзе — векапомны Навагрудак, а сёлета — гісторычны Нясвіж, які здыграў вялікую ролю ў развіцці беларускага кнігадрукавання. Завершыца ж свята ў Полацку, дзе 9—11 верасня пройдуць чарговыя міжнародныя Скарнынскія чытанні.

Відавочна, што Дзень беларускага пісьменства і друку становіца традыцыйным нацыянальным святам. З гэтай нагоды мы друкуем артыкул пра нашага славутага земляка, народнага пісьменніка Беларусі М. Ц. Лынькова. Дарэчы, у рапортце ўжо былі змешчаны раней два артыкулы У. Бандарэнкі аб жыцці і дзейнасці аднаго з класікаў айчыннай літаратуры — «Дзяцінства і юнацтва М. Ц. Лынькова» і «У памяці народнай». Яны выклікалі вялікую цікавасць у многіх чытачоў, асабліва ў выкладчыкаў роднай мовы і літаратуры.

Сёня мы друкуем заключны матэрыял з гэтай серыі, прысвечаны далейшаму лёсу членаў сям'і Міхаіла Ціханавіча і яго дружбе з вядомымі беларускімі літаратарамі.

Работа ў Бабруйскай акруговай газеце «Камуніст» спрыяла літаратурнай творчасці Міхася Лынькова. Неўзабаве, ужо ў 1926 годзе, у альманаху «Уздым» было надрукавана апавяданне «Гой», пранікнутае пачуццём інтэрнацыяналізму, сапраўднага гуманізму і шырага, чистага кахання. Утым жа годзе Міхася Лынькову ажаніўся з настаўніцай Ханай Абрамаўнай Аранковай. Тады ж пачалася яго сапраўдная творчая біографія.

А як жа склаўся лёс астатніх Лыньковых? Брат Грыша пайшоў працаўца пасля сямігодкі загадчыкам хаты-чытальні, па-сучаснаму, вясковай бібліятэкі, усур'ёз захапіўся паэзіяй, пісаў вершы на беларускай мове. Перакладаў з поспехам вершы і паэмы У. Маякоўскага. Друкаўся пад псевданімам «Рыгор Суніца». Перад Вялікай Айчыннай вайной працаўцаў стыльредактарам у часопісе «Літаратура і мастацтва». У першы дзень пачатку вайны пайшоў у ваенкамат і... прапаў без вес-так.

Сястра Ганна пасля Бабруйска вучылася ў Рагачоўскім педтэхнікуме, а скончышыўши яго стала працаўца пастаўніцай. Доўгі час выкладала

## **М. Ц. Лынькоў, яго сям'я і сябры**

родную мову і літаратуру. У гады вайны — партызаніла. Пелагея, старшая сястра, да самай пенсіі рабіла ў калгасе. Малодшы брат Коля скончыў да вайны Мінскі тэхнікум сувязі.

У жывых засталіся Пелагея Ціханавіч і Мікалай Ціханавіч, ветэран вайны і працы, жыхар г. Санкт-Петраполь. У свой час, калі ішла вайна, ён быў камандзірам асобнай роты сувязі. Тут, на фронце, спаткай сваё шчасце, пакахаў дзяўчыну Вольгу — камандзіра ўзвода, ажаніўся на ёй. Яшчэ ў школе, калі жыў у Бабруйску, Мікалай Ціханавіч, як і старэйшыя браты, захапіўся паэзіяй і свае першыя вершы ў школыную літаратурную газету падпісваў... «Міколка-параўоз». Вось адкуль у старэйшага брата ўзялася назва славутай дзіцячай аповесці.

Дарэчы, лёс першай жонкі Міхася Лынькова і іх сына Марыка склаўся трагічна. Вось як Ганна Ціханавіч

пісала пра гэта: «1941 год. Марык скончыў першы клас. Распачалася вайна. Мішу выклікалі ў ваенкамат. Вярнуўся адтуль развітаца з сям'ёй. Больш ён не ўбачыў ні жонкі, ні сына. Хана Абрамаўна вырашыла пакінуць горад і, калі ўдасца, дабрацца да мяне ў Старадарожскі раён...

У 1942 годзе летам група нашых вучняў пайшла ў партызаны. Перад адъходам дамовіліся, каб дапамаглі і нам выбрацца ў лес. З імі не маглі пайсці, бо ў нас была вялікая сям'я: я, мой муж, маці, сястра, Мішава жонка з Марыкам, Грышава жонка з малой дачушкай. Нашы вучні не забылі нас, але дапамагчы не паспелі: запіску атрымалі 6 жніўня ўвечары, а напярэдадні, раніцай таго ж дня фашысты з паліцяймі акружылі хату і забралі Мішаву і Грышаву сем'і. Калі арыштоўвалі дзяцей, мой муж крыкнуў: «Не чапайце, гэта мае дзеяці!». Дзяцей спачатку пакінулі, але

калі Марык убачыў, як ворагі ўкінулі маці ў кузай машыны, не вытрымаў, закрычаў: «Мама! Мамачка!» Закрычала і Грышава дачушка.

Дзяцей скапілі і таксама ўкінулі ў машыну. Прывезлі... у школу. На двары стаяла некалькі машын з яўрэйскімі старымі і дзецымі. Я пабегла да каменданта прасіць, каб адпусцілі маіх блізкіх. Ён толькі развёў рукамі, сказаўшы, што гэта робіцца не па яго загаду, адміністратор які ён не мае права. Калі я выйшла ад каменданта, на двары ні было не адной машыны. Людзей фашысты павезлі ў Старыя Дарогі, а адтуль у Бабруйск, каб затым расстрэляць...».

У 1945 годзе другой жонкай пісьменніка стала Соф'я Захараўна Кусніц, малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі АН БССР. Вось што яна пісала аб сваім мужу: «З Міхасём Ціханавічам мы пражылі 30 гадоў. Ішлі з ім поплеч, дзялілі радасць і гора, плакалі і цешыліся. Мужны, валявы, з цвёрдым характэрам. Чалавек авабязку і слова, не адступаўся ад сваіх прынцыпаў, абранай свае перакананні, але іх не навязваў іншым. Не цярпеў зайдзроснасці, зазнайства, падхалімажу, угодніцтва, усяго паказнога... Любіў аднолькава і фізічную, і разумовую працу».

І гэта праўда. Сваімі ўласнымі рукамі пабудаваў М. Ц. Лынькоў дачу на Нарачы, гаспадарчыя прыбудовы да яе, гараж. Яго руки маглі лёгка перабраць як лодачны матор, так і рухавік старэнкай «Победы», якую вадзіў сам пісьменнік. Міхал Ціханавіч разбіў сад вакол дачы, заса-

дзіўшы яго пладовымі дрэвамі, пэрэчкамі і агрэстам, чарнаплоднай рабінай».

Ганарыліся дружбай з Лыньковым К. Крапіва, І. Мележ, П. Панчанка, М. Танк, І. Шамякін, В. Быкаў, В. Вольскі, Н. Гілевіч, А. Вярцінскі, дзесяткі іншых пісьменнікаў і паэтаў нашай рэспублікі, многім з якіх дапамагаў Міхася Ціханавічу спагадлівым і шчырым словамі на складаным і нялёгкім творчым шляху.

А вядомы паэт Антон Бялевіч пісаў у сваіх успамінах: «...Прыгадваецца, як адразу пасля вайны ў Доме творчасці ў Карапішчавічах пісьменнік сядзеў днімі ў малым пакойчыку за сваім рабочым столом. І светлых дзён яму было мала. Далёка за поўнач, а ў яго пакойчыку свеціцца агенчык, праз фортуку на сасну плыве дымок, творца многа курыць, думае, піша. На круглай палянцы між сасонніку, пад зорным небам часта зіхаеў, патрэсваў, страліў касцёр вугельчыкамі. Распальваў яго Міхася Ціханавіч. Пра касцёр, пра чалавека, які яшчэ ў гады грамадзянскай вайны паліў партызанская кастры, выкрасаліся гэтыя радкі верша:

На палянцы круглай між сасонніку,  
Вечаровай роснаю парой,  
Вы касцёр распальвалі.  
Ён сонейкам  
Зіхаеў пад зябкаю зарой.  
Бульбаю ён печанаю пах.  
Вашае душы натхнёнае іскаркі  
Бачыў у разумных я вачах.  
Вы памешвалі кіком арэхавым  
Вугалі, як зоркі, у кастры,  
І лавілі чутка тое рэха вы,  
Што пльло па росах, па бары...  
Палкаводзец вы жывога слова,  
Палкаводзец ёмістых радкоў,  
У якіх краса зямлі вясновай,  
У якіх — сімфонія гудкоў...»

У. БАНДАРЭНКА.